



7. 学一学

Предлог 离 lí употребляется для того, чтобы сказать, что объект **А** находится на каком-то расстоянии от объекта **В**. / Приназоўнік 离 lí ўжываецца для таго, каб сказаць, што аб'ект **А** знаходзіцца на пэўнай адлегласці ад аб'екта **В**.

А离В + расстояние / адлегласць

学校离我家很近。 -

Школа находится очень близко от моего дома. / Школа знаходзіцца вельмі блізка ад майго дома.

商店离银行很远。 -

Магазин находится очень далеко от банка. / Магазін знаходзіцца вельмі далёка ад банка.

8. 看一看，说一说

图书馆离学校远吗？

银行离你家远吗？

博物馆离公共汽车站近吗？



9. 读一读，回答问题

xiǎo wén lì lì nǐ jiā zhù nàr

小文：丽丽，你家住那儿？

lì lì wǒ jiā lí xué xiào bù yuǎn cóng xué xiào zuò

丽丽：我家离学校不远，从学校坐

liǎng zhàn gōng gòng qì chē jiù dào le nǐ ne

两站公共汽车就到了。你呢？

xiǎo wén wǒ jiā zhù zài nóng cūn lí xué xiào hěn yuǎn

小文：我家住在农村*，离学校很远，

měi tiān shàng xué fàng xué dōu shì bà ba kāi chē

每天上学、放学都是爸爸开车

sòng wǒ jiē wǒ

送我、接我。



nóng cūn

农 村 – деревня / вёска

问题:

- 1) 丽丽的家离学校远吗?
- 2) 小文的家离学校远吗?
- 3) 丽丽怎么去学校?
- 4) 小文怎么去学校?

10. 看一看，填一填

从学校	[坐两站公共汽车]	就到	[家]	了。
	打的		图书馆	
	坐三站地铁		老师家	
	骑自行车		博物馆	
从这儿	[坐火车]	就到	[明斯克]	了。
	坐轮船		那儿	
	坐有轨电车		银行	
	坐卡车		农村	

11. 🎧 听一听，说一说，小朋友都住在哪儿?

12. 🎧 读一读，改一改

lì lì jiā lí xué xiào bù yuǎn cóng xué xiào zuò liǎng
 丽 丽 家 离 学 校 不 远， 从 学 校 坐 两
 zhàn gōng gòng qì chē jiù dào le xiǎo wén de jiā zhù
 站 公 共 汽 车 就 到 了。 小 文 的 家 住